

**ВІЗАВАЯ АНКЕТА ДЛЯ УЕЗДУ У РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ**

**VISA APPLICATION FORM TO ENTER  
THE REPUBLIC OF BELARUS**

Запаўняць друкаванымі літарамі

Write in block letters

**Фотаздымак  
Photo**

Прозвішча, імя Surname, given name		Дата нараджэння Date of Birth	/ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			day/month/year
Месца нараджэння Place of Birth			
Грамадзянства Nationality		Пол (муж/жан) Sex (male/female)	
Тып і нумар пашпарта Passport type and number		Сапраўдны да Valid until	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			day/month/year
Асобы, якія ўнесены ў пашпарт і едуць разам Persons accompanying the applicant and included in the passport			
Дамашні адрас Home address		Тэлефон Phone number	
Месца работы і адрас Place of work and address			
Займаемая пасада Position		Тэлефон Phone number	

Please turn over

Мэта знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь							
Purpose of stay in the Republic of Belarus							
Мяркуемы адрас жыхарства і час знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь	Intended address and duration of stay in the Republic of Belarus	з/from					
		да/to					

Назва і адрас запрашаючай установы або імя і адрас запрашаючай асобы	
Name and address of the inviting organization or person	
Ці маеце Вы страхавы поліс, які забяспечвае медыцынскае абслугоўванне на тэрмін побыту ў Рэспубліцы Беларусь, прадугледжвае страхавую суму і страхавыя выпадкі, якія ўстаноўлены заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, калі так, укажыце назву страхавой арганізацыі, нумар і дату выдачы поліса.	
Do You have an insurance policy which cover medical services for the period of staying in the Republic of Belarus in the amount and in cases stated by the Republic of Belarus legislation, if so, please give a name of the insurance company, policy date of issue and number	
Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь, калі так, назавіце месца і час	
Have you been to the Republic of Belarus before, if so, please indicate exact place and time	

**ДЭКЛАРАЦЫЯ**

Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкетзе, з'яўляецца дакладнай. Я таксама папярэджаны, што калі гэта інфармацыя будзе прызнана няправільнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся пакінуць тэрыторыю Рэспублікі Беларусь да заканчэння тэрміну дзеяння візы.

**DECLARATION**

I declare that the information given in this application is correct. I am also warned that if information is acknowledged as incorrect, the visa may be cancelled at any time. I undertake to leave the territory of the Republic of Belarus before the visa expiration date.

Подпіс	Дата запаўнення	<input type="text"/>
Signature		day/month/year

**Службовыя адзнакі / For official use only**

Віза № BLR	Д	С	Г	П	Т	В	Дз	Тр	Ж
------------	---	---	---	---	---	---	----	----	---

Консульскі збор	1	2	3	шматразовая
-----------------	---	---	---	-------------